

# дэбют

дэбют

## Вінцэс Клімус



... і ўсё чакаць, чакаць той міг, калі, —  
пашчасьціць нам сустрэцца ў вышыні...

## Гараць масты...

### ЛЮБІЦЬ РАДЗІМУ

*За съпінаў прэзідэнта ўтульна...*

Алесь Наварыч.

Любіць Радзіму – гэта проста, —  
Няпроста на Радзіме жыць...

Хто б змог прад дзедаўскім пагостам  
Няшчырасць нашу адмаліць?

Ня ткнуцца, дзе цяплей прыпечак,  
І оды гнюсам не складаць.

Прасьцей пайсьці за праўду ў сечу, —  
Складаней крыўду зваяваць.

Ці сіла то – съляпое сэрца,  
Ці гонар то – у съпіну біць?

Прасьцей быць праведным да съмерці,—  
Чым на Радзіме ў пекле жыць!

### Зорная рапсодыя

Калі пашчасьціць нам сутрэцца ў вышыні,  
Маё ты сэрца сэрцам абгарні.

Ня трэба слоў, ад безвымоўнасьці вышэй  
Свято тваіх маўклівых зор-вачэй.

Так, шчырасьць Там ня ставяць у віну,  
Але ж бясконцасьці зашмат, каб – аднаму.

Таму, калі сутрэнемся мы ў вышыні—  
Свайм маё ты сэрца абгарні.

Не выпадає? Ну тады – адно:  
Я палячу на зорнае свято.

І сам святылом зраблюся паміж зор,  
І буду цешыць незямны прастор...

І ўсё чакаць, чакаць той міг, калі,—  
Пашчасьціць нам сустрэцца ў вышыні...

### Любоў

Хаваю промні кволай веры,  
Губляю колішніх сяброў.  
На аркуш белае паперы  
Ліецца з сэрца майго кроў...

Не заблukaю ў бездарожжа,  
А бездань небам абміну.  
О дай мне крылы, вышні Божа,  
Каб замаліць сваю віну!

Гараць масты – па ўсіх дарогах...  
Чарнеё ў сэрцы майм кроў.  
Душа канает ад зънямогі.  
Адна надзея – на Любoў.

